

НЯДЗЕЛЯ, 13 САКАВІКА

ПЕРШЫ

8.05 М/ф. 8.45 «Зорба». 9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Навіны. 9.10 «Арсенал». 9.40 У свеце татараў. 10.15 «Культурныя людзі». 10.50 Серыял «Сваты-3». 12.15 Трагікамедыя «Саба-чае сэрца». 2-я серыя. 13.45 «Сінематэка». 14.35 Земельнае пытанне. 15.15 Навіны рэгіёна. 15.35 «Справа густу». 16.00 Меладрама «Рыта». 17.45 «OFF STAGE LIFE». 18.05 Суперлато. 19.15 «Мая праўда». «Надзея Румянцава. Падарыць надзею». 20.30 «Спортлато 5 з 36». 20.50 «КЕНО». 21.00 У цэнтры ўвагі. 21.55 Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. Відэааналіз. 22.30 «Сувесельныя легенды. Эп Джэра ў Мінску». 0.10 Драма «Адгалоскі мінулага».

АНТ

7.00 «Нядзельная рэлія». 8.00, 9.00, 16.00 Навіны. 9.05 Нядзельная прапагандэ. 9.20 Серыял «Мая шумоўная нянька». 9.55 «Бесталковыя нататкі». 10.15 Пакуль усе дома. 11.15 Фазанда. 11.50 «Ранішняя пошта». 12.25 Камедыя «Сем нянек». 14.00 «Ян Арлазонаў. Народны музык Рэспі». 15.00 «Брайн рынг». 16.15 Навіны спорту. 16.20 «Давай пажнімайся!». 17.25 «Эстрадына тактэль». 18.45 «Зачыстка». 20.00 Контур. 21.05 Маст. фільм «Жаданне». 23.10 «Кухня». 23.45 «Дэтэкстар хлусяні». 0.45 «Yesterday live».

ЛАД

7.20 Звон. 7.45 Мір вашаму дому. 8.00 Камедыя «Рэальнае каханне-2». 9.45 Урачэбныя тайны. 10.25 Урачэбныя тайны. 10.45 Тэлебарометр. 10.50 Школа рамонт. 11.55 Бялтон. Чэмпіянат свету-2011. Эстафета. Жанчыны. 13.25 М/ф. 13.35 Бухта капітанаў. 14.15 Гаспадар. 14.55 Гандбол. Абарончы матч чэмпіянату Еўропы. Мужчыны. Беларусь — Швейцарыя. 16.30 Навіны тэсты. 17.05 «Правы чалавека». 17.20 Кінапробы.

8 КАНАЛ

9.00, 13.10, 19.00, 21.05, 23.35 «Надвор'е».

СТБ

5.30 Анімацыйны фільм «Элька». 6.55 Драма «Яе звалі Нікіта». 9.00 «Гаворыць і паказвае Мінск». Рэдыё Online. 9.30 «Аўтапарнама». 10.00 «Відэочаг прадстаўляе: самае смешнае». 10.50 «Вялікая снадчэнне». 11.30 «Салдаты. Залатыя серыі». 13.20 «Добры дзень, доктар!». 13.55 Маст. фільм «Камедыя даўно мінулых дзён». 15.35 Ток-шоў «Лёс». 16.30 «24 гадзіны». 16.50 «Праўда». 17.30 Канцэрт Міхаіла Задорнава. 19.00 «Аўтапарнама». 19.30 «Тыдзень». 20.40 Маст. фільм «Двойчы ўчора». 22.40 Драма «Амерыка супраць Джона Ленана». 0.20 «Сакрэтныя матэрыялы». Серыял.

ВТБ

6.00, 23.00 «PLAY». 9.30 Серыял «Як сказаў Джым». 10.30, 17.00, 22.00 «6 кадраў». 12.00 Серыял «Гром у раі». 13.00 Серыял «Адчайныя хатнія гаспадыні». 15.00 Камедыя «Плюшавы сіндром». 17.30 «George Michael — лепшае музыкае відэа». 18.00 Серыял «Татавы дочки». 20.00 Камедыя «Бяглогудзая абарона».

МІР

5.00, 12.50 Серыял «Камісар Мегрэ». 5.50 «Простыя лічбы». 6.20, 2.20 Дак. фільм «Луур. Самы вялікі музей свету». 7.30 М/ф «Брыдка качаня». 7.55 «Берыліяка вучыцца чытаць». 8.20 «Давайце малавца!». 8.40 «Спытай ва Увёвда». 9.00, 15.00 Навіны Садружжя. 9.10 «Ведома рускую». 10.10 «Ахвота да змены месцаў». 10.40 Маст. фільм «Сельскі ўрач». 13.50, 0.00 «Доказы віны». 14.30, 0.40 «Дыяспары». 15.10 Серыял «Ландыш себрабрысты». 18.10, 3.20 Маст. фільм «Каралева». 20.00 «Разам». 21.00 «Паўночнікі». 21.30 Маст. фільм «Тайны агент каханья». 23.15 Дак. фільм «Жывая гісторыя». 1.10 «Навіны Садружжя». Культура.

НТБ-БЕЛАРУСЬ

7.40 М/ф «Чароўны пярсцёнак». 8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сёння. 8.20 «У зоне асаблівай рызыкі». 8.45 «Іх норавы». 9.25 «Ядзім дома!». 10.20 «Першая перадача». 10.55 «Банкет на ўвесь свет». 11.55 «Дачы адказ». 13.20 «Таямніца Расія». Рэспубліка Татарстан. Дзеці змяя-аракула сярэд нас?».

ТНТ

5.00 М/с «Жыццё і прыгоды робота-падлетка». 6.00 М/с «Як каза Джын-джер». 6.55 М/с «Бейблэйд: Гарачы метал». 7.20, 8.00 «Сябры». Серыял. 7.55 «Літо Спорт Супер». 8.50 Латарэй. «Першая Нацыянальная» і «Фабрыка удачы». 9.00, 2.55 «Школа рамонт». 10.00 «Экстраасныя вядучыя расследаванні». 11.00 «Вылічыць вампіра. І абясцодзіць». Дак. фільм. 12.00 «Хор». Серыял. 13.55 «Інтэрны». Сітком. 16.00 «Забіць Біла». Баявік. 18.00, 19.00 «Наша Russia». 18.30 Серыял «Шчаслівы разам». 19.30 «Крок наперад-2: вучылі». Мюзікл. 21.15 «Камедзі Клаб». 22.00, 1.55 «Дом-2». 23.30 «Зак і Міры здымаюць парна». Камедыя. 1.25 «Сакс» з Анфісай Чохавай. 3.55 «Cosmopolitan». Відэаверсія.

БЕЛАРУСЬ РТР-БЕЛАРУСЬ

7.00 «Песні кіно». Творчы вечар Аляксандра Заціпліна. 9.15 Маст. фільм «Калі б я цябе кахаў...». 11.00, 14.00 Весткі. 11.15 «Сам сабе рэжысёр». 12.05 «Уся Расія». 12.20 Маст. фільм «Узнагародзіць (пасмротна)». 14.15 «Смехапарнама Яўгена Петрасяна». 14.45 «Рамантыка раманса». Гала-канцэрт. 15.55 «Угадка лёс». Яўген Петрасян». Дак. фільм. 16.55 Маст. фільм «Круг». 18.45 «Смяяцца дазваляецца». 20.00 Весткі тыдня. 21.05 «Танцы з Зоркамі». 23.55 «Спецыяльны карэспандэнт». 0.55 Маст. фільм «Маналог».

ІНТЭР-ІНТЭР+

6.55, 17.55 Утоеная рэальнасць «Помста космасу». 7.45 Самы разумны. 9.15, 9.55, 10.30, 11.50 Нядзеля з «Кварталам». 9.30 Школа доктара Камауроўскага. 10.00 Ранішняя пошта. 10.35 Смаячая ліга. 11.20, 14.00 Паляпшкі для Баскава. 11.55, 2.15 Ароп і Рашка. 12.45, 1.15 Тыдзень моды. 13.15 Феврыя падарожжаў. 13.40 Разбор палёткі. 14.25 Вячэрні квартал. 16.00, 3.45 Футбол. Прэм'ер-ліга Украіны. «Карпаты» — «Шахцёр». 18.40 Маст. фільм «Гончыкі». 20.00, 3.00 Падрабязнасці тыдня. 20.45 Маст. фільм «Жывая мізія». 22.10, 5.35 Д/п «Брама часу. НІА — цана прагрэсу». 22.55 Дэве конкісі сілы. 23.25 Гульні патрыётаў. 0.45 Скептык. 6.20 Серыял «Юрыкі».

НАША КІНО

6.30, 12.30 Маст. фільм «Пажрыты рэйс». 8.30, 14.30 Меладрама «3 тоі пары, як мы разам». 10.30, 16.30 Драма «Данская аповесць». 18.30, 0.30 Маст. фільм «Дон Кіхот». 22.30, 2.30 Меладрама «3 каханымі не расставайцеся». 22.30, 4.30 Маст. фільм «Асабісты бласпекі не гарантуюць...». 19.00, 1.00 Серыял «Аэрапорт». 20.00, 2.00 Серыял «Шахматыст». 21.00, 3.00 Серыял «Агент нацыянальнай бяспекі-4». 22.00, 23.30 Серыял «Строгавы». 6.30 Маст. фільм «Золата». 8.05 Драма «Паварот». 9.40 Камедыя «Беражыце мужчыны!». 11.45 Маст. фільм «Дарогі Ганны Філінгі». 14.25 Камедыя «Эксперымент». 15.50 Меладрама «Ліпенскі дождж». 17.35 Баявік «Дзень Д». 19.40 Драма «Гульні матылькой». 21.25 Камедыя «Запасны гулец». 22.45 Баявік «Муж сабакі Баскервіль». 23.55 Драма «Нядзельная ноч». 1.30 Трылер «Чаротавы рай».

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Жанчына жадае ведаць». 3.45 Маст. фільм «Леті пустаго месяца». 5.20 Маст. фільм «Пампшкіка». 6.30 Маст. фільм «Золата». 8.05 Драма «Паварот». 9.40 Камедыя «Беражыце мужчыны!». 11.45 Маст. фільм «Дарогі Ганны Філінгі». 14.25 Камедыя «Эксперымент». 15.50 Меладрама «Ліпенскі дождж». 17.35 Баявік «Дзень Д». 19.40 Драма «Гульні матылькой». 21.25 Камедыя «Запасны гулец». 22.45 Баявік «Муж сабакі Баскервіль». 23.55 Драма «Нядзельная ноч». 1.30 Трылер «Чаротавы рай».

ДЗІЦЯЧЫ СВЕТ

5.00, 9.00, 13.00 Фільм-казка «Восеньскі падарунак феі». 6.15, 10.15, 14.15 М/с «Баба-Яга супраць». М/ф «Каміно». «Ваня і кракадзі». «Юля-капрызуля». 7.00, 11.00 М/ф «Святая навагодняя ёлка». 8.10, 12.00 Рускай народнай казкі. «Хлопчык з пальчы». М/ф «Шэры воўк энд Чырвоная Шапачка». «Агучоны конік». 9.00, 17.00, 1.00 Дэтэктывы «Забойства ў вышэйшым грамадстве». 10.40, 18.40, 2.40 Камедыя «Сірата Казанская».

НАША КІНО

6.30, 12.30 Маст. фільм «Пажрыты рэйс». 8.30, 14.30 Меладрама «3 тоі пары, як мы разам». 10.30, 16.30 Драма «Данская аповесць». 18.30, 0.30 Маст. фільм «Дон Кіхот». 22.30, 2.30 Меладрама «3 каханымі не расставайцеся». 22.30, 4.30 Маст. фільм «Асабісты бласпекі не гарантуюць...». 19.00, 1.00 Серыял «Аэрапорт». 20.00, 2.00 Серыял «Шахматыст». 21.00, 3.00 Серыял «Агент нацыянальнай бяспекі-4». 22.00, 23.30 Серыял «Строгавы». 6.30 Маст. фільм «Золата». 8.05 Драма «Паварот». 9.40 Камедыя «Беражыце мужчыны!». 11.45 Маст. фільм «Дарогі Ганны Філінгі». 14.25 Камедыя «Эксперымент». 15.50 Меладрама «Ліпенскі дождж». 17.35 Баявік «Дзень Д». 19.40 Драма «Гульні матылькой». 21.25 Камедыя «Запасны гулец». 22.45 Баявік «Муж сабакі Баскервіль». 23.55 Драма «Нядзельная ноч». 1.30 Трылер «Чаротавы рай».

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Жанчына жадае ведаць». 3.45 Маст. фільм «Леті пустаго месяца». 5.20 Маст. фільм «Пампшкіка». 6.30 Маст. фільм «Золата». 8.05 Драма «Паварот». 9.40 Камедыя «Беражыце мужчыны!». 11.45 Маст. фільм «Дарогі Ганны Філінгі». 14.25 Камедыя «Эксперымент». 15.50 Меладрама «Ліпенскі дождж». 17.35 Баявік «Дзень Д». 19.40 Драма «Гульні матылькой». 21.25 Камедыя «Запасны гулец». 22.45 Баявік «Муж сабакі Баскервіль». 23.55 Драма «Нядзельная ноч». 1.30 Трылер «Чаротавы рай».

ДЗІЦЯЧЫ СВЕТ

5.00, 9.00, 13.00 Фільм-казка «Восеньскі падарунак феі». 6.15, 10.15, 14.15 М/с «Баба-Яга супраць». М/ф «Каміно». «Ваня і кракадзі». «Юля-капрызуля». 7.00, 11.00 М/ф «Святая навагодняя ёлка». 8.10, 12.00 Рускай народнай казкі. «Хлопчык з пальчы». М/ф «Шэры воўк энд Чырвоная Шапачка». «Агучоны конік». 9.00, 17.00, 1.00 Дэтэктывы «Забойства ў вышэйшым грамадстве». 10.40, 18.40, 2.40 Камедыя «Сірата Казанская».

НАША КІНО

6.30, 12.30 Маст. фільм «Пажрыты рэйс». 8.30, 14.30 Меладрама «3 тоі пары, як мы разам». 10.30, 16.30 Драма «Данская аповесць». 18.30, 0.30 Маст. фільм «Дон Кіхот». 22.30, 2.30 Меладрама «3 каханымі не расставайцеся». 22.30, 4.30 Маст. фільм «Асабісты бласпекі не гарантуюць...». 19.00, 1.00 Серыял «Аэрапорт». 20.00, 2.00 Серыял «Шахматыст». 21.00, 3.00 Серыял «Агент нацыянальнай бяспекі-4». 22.00, 23.30 Серыял «Строгавы». 6.30 Маст. фільм «Золата». 8.05 Драма «Паварот». 9.40 Камедыя «Беражыце мужчыны!». 11.45 Маст. фільм «Дарогі Ганны Філінгі». 14.25 Камедыя «Эксперымент». 15.50 Меладрама «Ліпенскі дождж». 17.35 Баявік «Дзень Д». 19.40 Драма «Гульні матылькой». 21.25 Камедыя «Запасны гулец». 22.45 Баявік «Муж сабакі Баскервіль». 23.55 Драма «Нядзельная ноч». 1.30 Трылер «Чаротавы рай».

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Жанчына жадае ведаць». 3.45 Маст. фільм «Леті пустаго месяца». 5.20 Маст. фільм «Пампшкіка». 6.30 Маст. фільм «Золата». 8.05 Драма «Паварот». 9.40 Камедыя «Беражыце мужчыны!». 11.45 Маст. фільм «Дарогі Ганны Філінгі». 14.25 Камедыя «Эксперымент». 15.50 Меладрама «Ліпенскі дождж». 17.35 Баявік «Дзень Д». 19.40 Драма «Гульні матылькой». 21.25 Камедыя «Запасны гулец». 22.45 Баявік «Муж сабакі Баскервіль». 23.55 Драма «Нядзельная ноч». 1.30 Трылер «Чаротавы рай».

ДЗІЦЯЧЫ СВЕТ

5.00, 9.00, 13.00 Фільм-казка «Восеньскі падарунак феі». 6.15, 10.15, 14.15 М/с «Баба-Яга супраць». М/ф «Каміно». «Ваня і кракадзі». «Юля-капрызуля». 7.00, 11.00 М/ф «Святая навагодняя ёлка». 8.10, 12.00 Рускай народнай казкі. «Хлопчык з пальчы». М/ф «Шэры воўк энд Чырвоная Шапачка». «Агучоны конік». 9.00, 17.00, 1.00 Дэтэктывы «Забойства ў вышэйшым грамадстве». 10.40, 18.40, 2.40 Камедыя «Сірата Казанская».

НАША КІНО

6.30, 12.30 Маст. фільм «Пажрыты рэйс». 8.30, 14.30 Меладрама «3 тоі пары, як мы разам». 10.30, 16.30 Драма «Данская аповесць». 18.30, 0.30 Маст. фільм «Дон Кіхот». 22.30, 2.30 Меладрама «3 каханымі не расставайцеся». 22.30, 4.30 Маст. фільм «Асабісты бласпекі не гарантуюць...». 19.00, 1.00 Серыял «Аэрапорт». 20.00, 2.00 Серыял «Шахматыст». 21.00, 3.00 Серыял «Агент нацыянальнай бяспекі-4». 22.00, 23.30 Серыял «Строгавы». 6.30 Маст. фільм «Золата». 8.05 Драма «Паварот». 9.40 Камедыя «Беражыце мужчыны!». 11.45 Маст. фільм «Дарогі Ганны Філінгі». 14.25 Камедыя «Эксперымент». 15.50 Меладрама «Ліпенскі дождж». 17.35 Баявік «Дзень Д». 19.40 Драма «Гульні матылькой». 21.25 Камедыя «Запасны гулец». 22.45 Баявік «Муж сабакі Баскервіль». 23.55 Драма «Нядзельная ноч». 1.30 Трылер «Чаротавы рай».

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Жанчына жадае ведаць». 3.45 Маст. фільм «Леті пустаго месяца». 5.20 Маст. фільм «Пампшкіка». 6.30 Маст. фільм «Золата». 8.05 Драма «Паварот». 9.40 Камедыя «Беражыце мужчыны!». 11.45 Маст. фільм «Дарогі Ганны Філінгі». 14.25 Камедыя «Эксперымент». 15.50 Меладрама «Ліпенскі дождж». 17.35 Баявік «Дзень Д». 19.40 Драма «Гульні матылькой». 21.25 Камедыя «Запасны гулец». 22.45 Баявік «Муж сабакі Баскервіль». 23.55 Драма «Нядзельная ноч». 1.30 Трылер «Чаротавы рай».

ДЗІЦЯЧЫ СВЕТ

5.00, 9.00, 13.00 Фільм-казка «Восеньскі падарунак феі». 6.15, 10.15, 14.15 М/с «Баба-Яга супраць». М/ф «Каміно». «Ваня і кракадзі». «Юля-капрызуля». 7.00, 11.00 М/ф «Святая навагодняя ёлка». 8.10, 12.00 Рускай народнай казкі. «Хлопчык з пальчы». М/ф «Шэры воўк энд Чырвоная Шапачка». «Агучоны конік». 9.00, 17.00, 1.00 Дэтэктывы «Забойства ў вышэйшым грамадстве». 10.40, 18.40, 2.40 Камедыя «Сірата Казанская».

НАША КІНО

6.30, 12.30 Маст. фільм «Пажрыты рэйс». 8.30, 14.30 Меладрама «3 тоі пары, як мы разам». 10.30, 16.30 Драма «Данская аповесць». 18.30, 0.30 Маст. фільм «Дон Кіхот». 22.30, 2.30 Меладрама «3 каханымі не расставайцеся». 22.30, 4.30 Маст. фільм «Асабісты бласпекі не гарантуюць...». 19.00, 1.00 Серыял «Аэрапорт». 20.00, 2.00 Серыял «Шахматыст». 21.00, 3.00 Серыял «Агент нацыянальнай бяспекі-4». 22.00, 23.30 Серыял «Строгавы». 6.30 Маст. фільм «Золата». 8.05 Драма «Паварот». 9.40 Камедыя «Беражыце мужчыны!». 11.45 Маст. фільм «Дарогі Ганны Філінгі». 14.25 Камедыя «Эксперымент». 15.50 Меладрама «Ліпенскі дождж». 17.35 Баявік «Дзень Д». 19.40 Драма «Гульні матылькой». 21.25 Камедыя «Запасны гулец». 22.45 Баявік «Муж сабакі Баскервіль». 23.55 Драма «Нядзельная ноч». 1.30 Трылер «Чаротавы рай».

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Жанчына жадае ведаць». 3.45 Маст. фільм «Леті пустаго месяца». 5.20 Маст. фільм «Пампшкіка». 6.30 Маст. фільм «Золата». 8.05 Драма «Паварот». 9.40 Камедыя «Беражыце мужчыны!». 11.45 Маст. фільм «Дарогі Ганны Філінгі». 14.25 Камедыя «Эксперымент». 15.50 Меладрама «Ліпенскі дождж». 17.35 Баявік «Дзень Д». 19.40 Драма «Гульні матылькой». 21.25 Камедыя «Запасны гулец». 22.45 Баявік «Муж сабакі Баскервіль». 23.55 Драма «Нядзельная ноч». 1.30 Трылер «Чаротавы рай».

ДЗІЦЯЧЫ СВЕТ

5.00, 9.00, 13.00 Фільм-казка «Восеньскі падарунак феі». 6.15, 10.15, 14.15 М/с «Баба-Яга супраць». М/ф «Каміно». «Ваня і кракадзі». «Юля-капрызуля». 7.00, 11.00 М/ф «Святая навагодняя ёлка». 8.10, 12.00 Рускай народнай казкі. «Хлопчык з пальчы». М/ф «Шэры воўк энд Чырвоная Шапачка». «Агучоны конік». 9.00, 17.00, 1.00 Дэтэктывы «Забойства ў вышэйшым грамадстве». 10.40, 18.40, 2.40 Камедыя «Сірата Казанская».

НАША КІНО

6.30, 12.30 Маст. фільм «Пажрыты рэйс». 8.30, 14.30 Меладрама «3 тоі пары, як мы разам». 10.30, 16.30 Драма «Данская аповесць». 18.30, 0.30 Маст. фільм «Дон Кіхот». 22.30, 2.30 Меладрама «3 каханымі не расставайцеся». 22.30, 4.30 Маст. фільм «Асабісты бласпекі не гарантуюць...». 19.00, 1.00 Серыял «Аэрапорт». 20.00, 2.00 Серыял «Шахматыст». 21.00, 3.00 Серыял «Агент нацыянальнай бяспекі-4». 22.00, 23.30 Серыял «Строгавы». 6.30 Маст. фільм «Золата». 8.05 Драма «Паварот». 9.40 Камедыя «Беражыце мужчыны!». 11.45 Маст. фільм «Дарогі Ганны Філінгі». 14.25 Камедыя «Эксперымент». 15.50 Меладрама «Ліпенскі дождж». 17.35 Баявік «Дзень Д». 19.40 Драма «Гульні матылькой». 21.25 Камедыя «Запасны гулец». 22.45 Баявік «Муж сабакі Баскервіль». 23.55 Драма «Нядзельная ноч». 1.30 Трылер «Чаротавы рай».

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Жанчына жадае ведаць». 3.45 Маст. фільм «Леті пустаго месяца». 5.20 Маст. фільм «Пампшкіка». 6.30 Маст. фільм «Золата». 8.05 Драма «Паварот». 9.40 Камедыя «Беражыце мужчыны!». 11.45 Маст. фільм «Дарогі Ганны Філінгі». 14.25 Камедыя «Эксперымент». 15.50 Меладрама «Ліпенскі дождж». 17.35 Баявік «Дзень Д». 19.40 Драма «Гульні матылькой». 21.25 Камедыя «Запасны гулец». 22.45 Баявік «Муж сабакі Баскервіль». 23.55 Драма «Нядзельная ноч». 1.30 Трылер «Чаротавы рай».

ДЗІЦЯЧЫ СВЕТ

5.00, 9.00, 13.00 Фільм-казка «Восеньскі падарунак феі». 6.15, 10.15, 14.15 М/с «Баба-Яга супраць». М/ф «Каміно». «Ваня і кракадзі». «Юля-капрызуля». 7.00, 11.00 М/ф «Святая навагодняя ёлка». 8.10, 12.00 Рускай народнай казкі. «Хлопчык з пальчы». М/ф «Шэры воўк энд Чырвоная Шапачка». «Агучоны конік». 9.00, 17.00, 1.00 Дэтэктывы «Забойства ў вышэйшым грамадстве». 10.40, 18.40, 2.40 Камедыя «Сірата Казанская».

НАША КІНО

6.30, 12.30 Маст. фільм «Пажрыты рэйс». 8.30, 14.30 Меладрама «3 тоі пары, як мы разам». 10.30, 16.30 Драма «Данская аповесць». 18.30, 0.30 Маст. фільм «Дон Кіхот». 22.30, 2.30 Меладрама «3 каханымі не расставайцеся». 22.30, 4.30 Маст. фільм «Асабісты бласпекі не гарантуюць...». 19.00, 1.00 Серыял «Аэрапорт». 20.00, 2.00 Серыял «Шахматыст». 21.00, 3.00 Серыял «Агент нацыянальнай бяспекі-4». 22.00, 23.30 Серыял «Строгавы». 6.30 Маст. фільм «Золата». 8.05 Драма «Паварот». 9.40 Камедыя «Беражыце мужчыны!». 11.45 Маст. фільм «Дарогі Ганны Філінгі». 14.25 Камедыя «Эксперымент». 15.50 Меладрама «Ліпенскі дождж». 17.35 Баявік «Дзень Д». 19.40 Драма «Гульні матылькой». 21.25 Камедыя «Запасны гулец». 22.45 Баявік «Муж сабакі Баскервіль». 23.55 Драма «Нядзельная ноч». 1.30 Трылер «Чаротавы рай».

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Жанчына жадае ведаць». 3.45 Маст. фільм «Леті пустаго месяца». 5.20 Маст. фільм «Пампшкіка». 6.30 Маст. фільм «Золата». 8.05 Драма «Паварот». 9.40 Камедыя «Беражыце мужчыны!». 11.45 Маст. фільм «Дарогі Ганны Філінгі». 14.25 Камедыя «Эксперымент». 15.50 Меладрама «Ліпенскі дождж». 17.35 Баявік «Дзень Д». 19.40 Драма «Гульні матылькой». 21.25 Камедыя «Запасны гулец». 22.45 Баявік «Муж сабакі Баскервіль». 23.55 Драма «Нядзельная ноч». 1.30 Трылер «Чаротавы рай».

ДЗ